

## Развіццё бібліятэк навучальных устаноў Полацка ў XVI–XIX стагоддзях

**А.А.Суша,**

намеснік дырэктара па навуковай работе і выдавецкай дзейнасці  
Нацыянальны бібліятэк Беларусі кандыдат культуралогіі

В статье анализируется процесс формирования книжных собраний при учебных заведениях самого древнего города Беларуси – Полоцка. Деятельность библиотек духовных и светских учреждений разных типов (школа, училище, корпус, семинария, коллегия, академия и пр.) рассмотрена на фоне трансформации культурной жизни города в целом и народного просвещения в частности.

The formation process of book collections in educational establishments of the most ancient city of Belarus Polotsk is analysed in the article. The activity of libraries of spiritual and secular establishments of various types (a school, a college, a housing, a seminary, a collegium, an academy, etc.) has been considered against the backdrop of the transformation of the city's cultural life in general and public education in particular.

Сёлета самы старажытны горад Беларусі – Полацк – адзначае свой 1150-гадовы юбілей. Сучаснікам амаль немагчыма пераацаніць яго ролю ў развіцці беларускай культуры і пашырэнні асветы на нашых землях.

Колішняя веліч Полацка падтрымлівалася за кошт багатага палітычнага, эканамічнага і культурнага жыцця. У X–XII стагоддзях горад стаяў на гандлёвым шляху «з варагаў у грэкі» і быў сталіцай Полацкага княства. Скандынаўскія сагі апавядоўці пра полацкія дружыны, якія хадзілі пад сцены Царграда. «Слова пра паход Ігара» славіць мужнасць палачан і мудрасць князя Усяслава, празванага Чарадзеем. У сярэдзіне XI стагоддзя ў Полацку (таксама як у Кіеве і Ноўгарадзе) быў пабудаваны сабор св. Сафіі, што сведчыла аб высокім становішчы горада, яго імкненні быць адным з цэнтраў палітычнага і культурнага жыцця рэгіёна. З Полацкам звязаны імёны такіх вядомых куль-

турных дзеячаў, як Еўфрасіння Полацкая (першая ўсходнеславянская святая, князёўна, асветніца перыяду Кіеўскай Русі, заснавальніца некалькіх полацкіх манастыроў, ігумення манастыра Спаса ў Полацку, нябесная апякунка Беларусі), Францыск Скарына (усходнеславянскі першадрукар, вучоны, мысліцель, асветнік эпохі Адраджэння, пісьменнік, перакладчык Святога Пісання), Сімяон Полацкі (асветнік, пісьменнік, перакладчык, педагог, грамадскі і царкоўны дзеяч).

Полацк вядомы сваімі кніжнымі традыцыямі яшчэ з XI стагоддзя, калі пры Полацкім Сафійскім саборы пачала фарміравацца буйная бібліятэка. У XII стагоддзі Еўфрасіння Полацкая, пасяліўшыся ў келлі пры Сафійскім саборы, шмат чытала і займалася перапісаннем кніг. Існавалі ў горадзе і іншыя бібліятэкі.

Адна з найбольш цікавых, але мала вывучаных старонак у гісторыі кніжнай культуры Полацка – функцыянуванне

бібліятэк пры рознага роду навучальных установах. Першыя адукацыйныя ўстановы (школы, вучэльні) з'явіліся ў горадзе пры буйнейших манастырах. Вядома пра існаванне ў XI–XVI стагоддзях у Полацку цэлага шэрагу праваслаўных манастыроў: Сафійскага, Спаса-Еўфрасіннеўскага, Бельчыцкага Барысаглебскага, Багародзіцкага, Богаяўленскага, Казьма-Дзям'янаўскага, Пятроўскага, Юр'еўскага, Машонацкага Уваскрасенскага, Экіманскага Іаана-Прадзечанскага, Траецкага Запалоцкага, Праабражэнскага Запалоцкага, Гарадзецкага Міхайлаўскага, Лучанскага Мікалаеўскага [1, с. 542].

Беларусь здаўна славілася верацярпімасцю і мела поліканфесіянальны састаў насельніцтва. Таму і ў Полацку з дауніх часоў побач з праваслаўнымі храмамі і манастырамі існавалі рэлігійныя структуры іншых канфесій, прычым не толькі хрысціянскіх. Найбольш значнай з іх, безумоўна, была каталіцкая царква. Пры шматлікіх яе храмах і манастырах былі адкрыты навучальныя ўстановы розных узору́няў. Так, напрыклад, лічыцца, што Ф. Скарына атрымаў першапачатковую адукацыю ў Полацкім бернардзінскім манастыры [2, с. 536]. Навучальныя ўстановы функцыянувалі ў XVII–XIX стагоддзях і пры розных структурах уніяцкай царквы (у Полацку знаходзіўся цэнтр адной з самых важных уніяцкіх архіепархій) [3].

Аднак невялікія школы пры храмах і манастырах не мелі самастойнага характару, тым больш асабістых бібліятэк, і карысталіся кніжнымі зборамі тых жа храмаў і манастыроў. Па гэтай прычыне ў дадзеным матэрыяле гутарка пра іх ісці не будзе. Мы звернем увагу на адукацыйныя ўстановы Полацка, якія мелі самастойныя характеристары: калегіумы, семінары, акадэміі, гімназіі і інш.

Лёс бібліятэк асобных з гэтых навучальных установ ў даволі добра (хаця яшчэ недастаткова) даследаваны. Як прыклад можна назваць бібліятэку Полацкага езуіцкага калегіума (акадэміі). Яе гісторыя ў значнай ступені вывучана беларускімі і замежнымі аўтарамі, што аднак не стала прычынай з'яўлення самастойнага грун-

тоўнага манаграфічнага даследавання. У той жа час гісторыя бібліятэк іншых навучальных установ ў гэтага старажытнага беларускага горада дагэтуль амаль не вывучана. У сувязі з гэтым аўтар ставіць задачу не паглыбіць аналіз вядомага акадэмічнага кнігазбору ў Полацку, а ўпісаць яго лёс у кантэкст станаўлення і развіцця бібліятэк адукацыйных установ горада ў цэлым. Гэта дазволіць зрабіць пэўныя высновы пра агульныя тэндэнцыі развіцця адпаведных бібліятэк у кантэксле вядомых грамадска-палітычных працэсаў XIX стагоддзя (русіфікацыя, аправаслаўленне, ліквідацыя ўніі, непаслядоўнасць царскай улады ў дачыненні да ордэна езуітаў, ліквідацыя адметнасцей беларускага праваслаўя, секулярызацыя культуры, вызыв культурных каштоўнасцей з беларускіх земель і г.д.).

Першай буйной навучальнай установай Полацка лічыцца Полацкі езуіцкі калегіум, які быў заснаваны ў 1580 годзе (у 1812-м ён пераўтвораны ў акадэмію з правамі ўніверсітэта). Пры ім ствараўся і найбуйнейшы кнігазбор горада. Бібліятэка Полацкага езуіцкага калегіума стала адным з цэнтраў інтэлектуальнага жыцця Беларусі, предметам пастаяннага клопату полацкіх езуітаў, іх галоўным упрыгажэннем і багаццем [4, с. 242]. Трэба сказаць, што бібліятэка (і як збор кніг, і як памяшканне для іх захоўвання) з'яўлялася абавязковым элементам кожнага калегіума ці рэзідэнцыі ордэна езуітаў [5, с. 225].

З пачатку XVII стагоддзя бібліятэка Полацкага езуіцкага калегіума хутка павялічвалася за кошт набыцця новых кніг і атрымання выданняў у дар ад відных дзяржаўных і грамадскіх дзеячаў. Але, на жаль, яна неаднаразова нішчылася падчас ваенных дзеянняў і стыхійных бедстваў. Напрыклад, падчас вайны 1654–1667 гадоў, пасля якой увесь калегіум прыйшлося аднаўляць заново, бібліятэка значна пацярпела. У час вялікага пажару 1682 года частка кніг згарэла [6, с. 77; 7, с. 43]. Каб забяспечыць лепшую захаванасць бібліятэкі, езуіты пасля пажару перанеслі яе ў новы каменны будынак. У 1705 годзе,

асцерагаючыся нападу шведаў, езуіты вырашылі вывезці бібліятэку ў будынкі былога Спаскага манастыра, якім яны валодалі з XVI стагоддзя. Аднак у апошні дзень пераезду амаль уся бібліятэка згарэла [6, с. 77]. У чарговы раз адноўленыя кніжныя зборы полацкіх езуітаў былі знішчаны пажарам 1750 года [6, с. 78; 7, с. 43]. І зноў пры калегіуме пачалося адноўленне бібліятэкі, на гэты раз – у мураваным будынку.

Кардынальна новымі былі ўмовы фарміравання фонду бібліятэкі Полацкага езуіцкага калегіума пачынаючы з 1772 года, калі пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай усходняя частка Беларусі ўвайшла ў састаў Расійскай імперыі. У ліку далучаных да Расіі гарадоў быў і Полацк. Праз год пасля гэтай падзеі, у 1773 годзе, дзейнасць ордэна езуітаў была забаронена булай Папы Рымскага Клімента XIV. Аднак езуіты знайшлі спосаб пазбегнуць небяспекі, якая пагражала ім. Яны першая прынеслі прысягу новай уладзе (нават ад імя замежных членаў свайго ордэна), адслужыўшы ў Полацкім касцёле малебен. А ў дзень тэзаімнінаў Кацярыны II справілі ўрачыстую літургію, дзе ўсе пропаведзі былі не што іншае, як панегірык імператрыцы. Дзякуючы гэтаму ў Расійскай імперыі папскае распараждэнне

аб роспуску ордэна езуітаў так і не было абанародавана: яны захавалі сваё становішча і свае школы. Полацк жа фактычна стаў іх сталіцай. Больш таго, з 1777 года пры Полацкім калегіуме быў адкрыты адзіны ў тагачаснай Еўропе езуіцкі наўіцыят (установа для падрыхтоўкі манахаў) [7, с. 43].

Пераезд у горад вялікай колькасці высокаадукаваных прадстаўнікоў ордэна з Францыі, Італіі, Галандыі і іншых краін суправаджаўся перамяшчэннем сюды і іх кніжных збораў. У гэты час у фондах бібліятэкі адбылося істотнае парушэнне прапорцыі паміж кнігамі з друкарні Рэчы Паспалітай і еўрапейскімі выданнямі. У 1787 годзе ў інвентары кніг бібліятэкі Полацкага езуіцкага калегіума былі пазначаны кнігі 5576 аўтараў, пад імёнамі асобных з іх значылася да 50 выданняў [6, с. 78; 7, с. 44]. У 1806 годзе колькасць кніг узрасла да 20 000, у 1815-м – да 35 000 экзэмпляраў. Ёсць звесткі, што напярэдадні закрыцця акадэміі яе бібліятэка налічвала да 60 000 тамоў [7, с. 50]. Багаццем і разнастайнасцю фонду бібліятэкі былі ўражаны многія яе наведальнікі, сярод якіх быў і імператар Аляксандр I.

На завяршальным этапе існавання (напярэдадні выгнання езуітаў з Полацка ў 1820 г.) кнігазбор Полацкага езуіцкага

Кніга казания Яна Легуцкага з адзнакамі і штампамі бібліятэкі Полацкай езуіцкай акадэміі



## KAZANIA

Na Solennych Pogrzebach

Znaczych u Urodzeniem u Honogrami  
w Oyczynie nauczey Osob

ku Potoccy Ich Szwie

Oraz na Zaszczyt Przedwietnych Familii,

Tym porządkiem iż miane

Piotr X. JANA LEGUCKIEGO Superioris JESU

do Druku

PODAНЕ

Przytym Chwalebną Pamięcią J. W. Jęz Mę PANI

ANTONINY z ZACHOROWSKICH

ORDYNATOWY ZAMOYSKIEY

STAROSCINY Grodeckiey &c.

ZAKONKUDOWANE

HONOROWI

J.W.Jmć X. JOZEFZA ZALUSKIEGO Referendarza Koronnego

DEDYKOWANE

ROKU 1750

We Lwowie w Drukarni Collegium Societatis JESU,

Za Powołaniem Starosty

Siódmej r. secundum Bibliot. Collegii

12. aprile 1750.

калегіума складаўся з наступных бібліятэк: Галоўнай (кнігі на ёўрапейскіх і ўсходніх мовах – каля 30 000 тамоў); Польскай (выдзелена з Галоўнай у 1817 г., налічвала больш за 10 000 тамоў); Студэнцкай; клерыкаў; акадэмічнай канцылярыі; крамы; друкарні; музычнай бурсы (548 нот розных твораў); касцёла. Меўся таксама шэраг падручных бібліятэк у вучэбных памяшканнях, шмат кніг знаходзілася на руках у выкладчыкаў [4, с. 223; 7, с. 46]. Паводле правіл забаранялася блытаць кнігі паміж гэтымі бібліятэкамі [5, с. 249].

Галоўная і Польская бібліятэкі былі прызначаны толькі для прафесараў акадэміі [4, с. 223]. Яны знаходзіліся ў вялікай светлай зале (позней Польская бібліятэка заняла асобную залу) на другім паверсе (над трапезнай) цэнтральнага трохпавярховага будынка калегіума, куды вяла драўляная лесвіца з прыгожымі разнымі парэнчамі. Цішыню ў зале захоўвалі падвойныя дзвёры. Святое ў памяшканне трапляла праз 6 вокнаў, якія пры яркім сонцы завешваліся белым палатном; тут была цудоўна спланавана сістэма асяялення (у падлозе) і вентыляцыі. Пасярэдзіне залы для чытачоў знаходзіліся сталы з зэдлікамі, кнігі былі расстаўлены ў розных па памерах шафах. Перад залай Польской бібліятэкі размяшчаліся 17 агульнаступных адкрытых шафаў Студэнцкай бібліятэкі [7, с. 47–48].

Асноўнымі спосабамі папаўнення фондаў бібліятэкі Полацкага езуіцкага кале-


гіума з'яўляліся: набыццё новай літаратуры за свой кошт, атрыманне абавязковага асобніка з езуіцкіх друкарні Беларусі, перадача выданняў у дар (як свецкім асобамі, так і прадстаўнікамі ордэна).

Камплектаванне бібліятэкі залежала ад зместу адукацыйнага працэсу ў калегіуме (акадэміі). На набыццё літаратуры выдзяляліся значныя фінансавыя сродкі. Вялікія закупкі кніг былі зроблены ў 1636 годзе (на 300 злотых), 1643, 1646, 1647 гадах (на суму больш за 1000 злотых) [6, с. 77]. Напрыканцы існавання бібліятэкі на папаўненне яе збораў і набыццё навучальных дапаможнікаў таксама адпускаліся немалыя сумы: да тысяч расійскіх рублёў (у 1819 г.) [7, с. 45]. Аб'ём фінансавых сродкаў, адведзеных на закупку літаратуры, вызначала кіраўніцтва ордэна.

У той жа час важнай крыніцай папаўнення фонду бібліятэкі з'яўляліся добраахвотныя ахвяраванні членаў ордэна. Так, значную колькасць кніг для бібліятэкі яшчэ напачатку яе існавання падарылі езуіты Ян Рывацкі (1632 г.) і Ян Садкоўскі (1683 г.) [6, с. 77]. Шмат ёўрапейскіх выданняў прывезлі з сабою езуіты ў 1770–1790-я гады падчас пераезду ў Полацк. Многа літаратуры паступіла ад членаў ордэна езуітаў і каталіцкіх архірэяў у пачатку XIX стагоддзя [7, с. 44–45].

Полацкая езуіцкая друкарня, што дзейнічала ў 1787–1820 гадах, выпускала шмат навучальных і навуковых выданняў, якія таксама ў абавязковым парадку паступалі ў фонды бібліятэкі калегіума.

Вялікую частку збору складалі заходненеўрапейскія выданні па філософіі, тэалогіі, кананічным і грамадзянскім праве, царкоўнай і свецкай гісторыі, мовазнаўстве, мастацтвазнаўстве, ваенных, медыцынскіх, матэматычных, тэхнічных, натуральных і іншых дысцыплінах; энцыклапедычныя, даведачныя, літаратурныя (асабліва працы класікаў) і мастацкія выданні; багата была прадстаўлена пеўрыёдка [4, с. 227]. Для патрэб школьнага тэатра пры калегіуме збраліся творы ёўрапейскіх драматургаў. У бібліятэцы полацкіх езуітаў знаходзіліся таксама выданні каталіцкіх, пратэстанцкіх, права-



Экслібрис бібліятэкі  
Полацкай езуіцкай акадэмії

слайных і ўніяцкіх друкарні Беларусі. Па сцвярджэнні гісторыка М.Марошкіна, «бібліятэкі езуіцкіх калегій, а асабліва Палацкай, поўныя былі рускімі і славянскімі кнігамі» [4, с. 227]. Трэба сказаць, што ў 1820 годзе ў зборах бібліятэкі Палацкай акадэміі налічвалася 89 анты-езуіцкіх кніг-пасквіляў [7, с. 54]. Да таго ж у бібліятэцы захоўвалася вялікая колькасць рукапісных кніг.


Кіраванне бібліятэкай даручалася прэфекту калегіума, чые абавязкі былі рэгламентаваны Статутам ордэна. Звычайна на гэту пасаду абіраўся выкладчык рыторыкі і паэтыкі. Прэфект адказваў за камплектаванне фонду; сачыў за выхадам новай літаратуры; закупаў яе і прапагандаваў сярод выкладчыкаў калегіума (акадэміі); тримаў пры себе ключы ад кнігасховішча; дапускаў да збораў толькі тых карыстальнікаў, якім гэта было дазволена; наглядаў, каб забароненая кнігі не трапілі да непадрыхтаванага чытача; кантроліраваў вяртанне выдадзенай літаратуры (вёў сыштак кнігавыдачы); расстаўляў кнігі ў предметным парадку; складаў каталогі бібліятэкі і прад'яўляў іх правінцыялу ордэна падчас праверкі; сачыў за чысціней і вільготнасцю ў памяшканнях [4, с. 223; 5, с. 243–244]. Дапамогу прэфекту аказвалі малодшыя магістры і клерыкі. У выніку дзейнасці прэфектаў і іх памочнікаў на большасці захаваных выданняў з бібліятэкі Палацкага езуіцкага калегіума маецца або рукапісная адзнака або прыналежнасці да бібліятэкі, або адпаведны штамп ці экслібрис.

Пасля рашэння аўтамусовым закрыцці акадэміі ў 1820 годзе яе бібліятэка была часткова разрабавана. «Наступіла сапраўднае рабаванне. На працягу некалькіх дзён бібліятэку без літасці расцягнулі. Рэдкія і драгія кнігі прадаваліся за некалькі грошаў. Нават паліцыя дапамагала гэтаму раскраданню. Рабаванне было спынена камі-

сіяй, прызначанай для прыняцця касцёла, бібліятэкі, рухомай і нерухомай маёмысці» [4, с. 227–228]. Праз месяц пасля выдання царскага дэкрэта аб выгнанні езуітаў зборы Галоўнай бібліятэкі скарыліся да 13 490 тамоў, Польскай – да 2434 (або 2436), Студэнцкай – да 3708, а ўсіх бібліятэк разам – да 23 563 кніг, г.зн. больш як у 2 разы [4, с. 228; 7, с. 54].

Рэшткі акадэмічнай бібліятэкі ў 1822 годзе былі перададзены ордэну піараў, якія ў 1822–1830 гадах у будынках колішнай акадэміі ўтрымлівалі сваю вышэйшую вучэльню. Аднак у хуткім часе і яна была зачынена, паколькі не адпавядала духу рэформаў, якія праводзіліся Мікалаем I па распаўсюджванні праваслаўя і нейтралізацыі заходняга ўплыву ў Беларусі.

Пасля закрыцця піарскай вучэльні цікаласць да ў чарговы раз пакінутай без гаспадара багатай палацкай бібліятэкі выказалі імператар Мікалай I, міністр ўнутраных спраў Д.М.Блудаў, міністр народнай асветы князь К.А.Лівен, дырэктар Імператарскай публічнай бібліятэкі А.М.Аленін і іншыя вядомыя дзеячы рускай культуры. Пасля вывучэння і разбору бібліятэкі адмыслова прызначанай у 1830 годзе камісіяй асноўная і найбольш



Кніга са штампам Палацкага кадэцкага корпуса

каштоўная частка збору полацкіх езуітаў і піяраў была размеркаваная паміж буйнейшымі публічнымі бібліятэкамі і наўчальнымі ўстановамі Масквы і Пецярбурга, а невялікая частка перададзена «беларускім гімназіям». Створанаму ў 1835 годзе Полацкаму кадэцкаму корпусу пакінулі толькі 2080 кніг (1477 тытулаў) па ваеннаій справе, матэматычных і прыродазнаўчых навуках [7–9]. Сёння фрагмен-

ты бібліятэкі Полацкай езуіцкай акадэміі захоўваюцца ў зборах Расіі, Украіны, Літвы і Беларусі, у тым ліку ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі – некалькі соцені выданняў. Няспешна, але планамерна ідзе вывучэнне буйнейшага полацкага кнігазбору, разглядаюцца магчымыя шляхі бібліографічнай і віртуальнай (паўнатэкставай) рэканструкцыі гэтай гістарычнай калекцыі.



1. Ярашэвіч, А. Полацкія манастыры / А.Ярашэвіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. – Мінск, 1999. – Т. 5. – С. 542.
2. Ярашэвіч, А. Полацкія кляштар бернардзінцаў / А.Ярашэвіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. – Мінск, 1999. – Т. 5. – С. 536.
3. Суша, А.А. Уніяцкія храмы і манастыры Полацка ў XVII ст. / А.А.Суша // Сімёон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць: матэрыялы II Міжнар. навук. канф., Полацк, 18–19 лістапад. 2004 г. – Полацк, 2005. – С. 96–105.
4. Блінова, Т.Б. Иезуиты в Беларуси: роль иезуитов в организации образования и просвещения / Т.Б.Блінова. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 425 с.
5. Grzebień, L. Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku / L.Grzebień // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. – 1975. – T. 30. – S. 225–278.
6. Бібліятэка Полацкага езуіцкага калегіума // Вялікае Княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 3 т. – Мінск, 2010. – Т. 3. – С. 77–79.
7. Kadulska, I. Akademia Połocka: ośrodek kultury na Kresach: 1812–1820 / I.Kadulska. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. – 312 s.
8. Вікентьев, В.П. Полоцкий кадетский корпус: исторический очерк 75-летия его существования / В.П.Вікентьев. – Полоцк: Тип. Х.В.Клячко, 1910. – 396, XLIII с.
9. Подліпский, А.М. Из истории библиотек дореволюционного Витебска / А.М.Подліпский // Книговедение в Белоруссии: сб. ст. / Академия наук Белорус. ССР, Фундаментальная б-ка им. Я.Коласа. – Минск, 1977. – С. 149–159.

Працяг – у наступным нумары часопіса.